

НАШ САВЕЦКІ ЛАД ЖЫЦЦЯ

А. ЦЕРНАВОЙ,
кандыдат філософскіх навук

З гэтай тэмы пачынаецца вывучэнне асноў марксісцка-ленінскай этыкі ў школе. У ёй разглядаюцца важныя пытанні курса (савецкі лад жыцця і савецкі чалавек), якія з'яўляюцца асновай пры выкладанні ўсіх тэм. Раскрываючы прынцыпы камуністычнай маралі, паянці маральнаі свядомасці, правілы этыкету, якія прыняты ў нашым грамадстве, мы акцэнтуем увагу вучняў на маральныя асновы ладу жыцця і паводзін савецкіх людзей, асноўныя рысы іх характеристу. Таму перад выкладаннем тэмы, разлічанай толькі на адзін урок, трэба глыбока пазнаёміцца з рэкамендаванай літаратурай, асабліва з творамі класікаў марксізма-ленінізма, матэрыяламі XXV з'езда КПСС.

Прыкладны план урока можа быць такім:

1. Вялікі Каstryчнік — зара камунізма, рэвалюцыя ў маральнім развіцці грамадства.
2. Савецкі лад жыцця.
3. Савецкі чалавек.

Пажадана пачаць урок з невялікага, але памагчымасці вобразнага, эмаянальна-прыўніятага ўступу. У заключэнні неабходна зыходзіць з гісторычнай ацэнкі савецкага ладу жыцця і савецкага чалавека, дадзенай у матэрыялах XXV з'езда КПСС.

Уступ. У ім трэба падкрэсліць думку пра тое, што галоўнай мэтай вывучэння пачатковага курса этыкі з'яўляецца азнямленне з асновамі маралі новага камуністычнага свету, з яго пачынаецца сапраўдная гісторыя чалавечства, свабоднага ад эксплуатацыі, нацыянальнага прыгнечання, класавай барацьбы і войн паміж народамі. Такая думка гучыць і ў словах пралетарскага гімна «Інтэрнацыонал»:

Весь мир насилья мы разрушим
До основания, а затем —
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!

Гэтыя палымяныя радкі былі напісаны французскім паэтам Эжэнам Пацье ў 1871 годзе пад непасрэдным уражаннем подзвігу парыжскіх камунараў. Яны першыя адважыліся, па словах К. Маркса, «штурмаваць неба» ў імя трывалы камуністычных ідэалаў. З таго часу непазнавальная змянілася ablічча нашай планеты. Новы свет камунізма, які калісьці быў толькі марай пралетарый усіх краін, стаў найвялікшай сілай сучаснасці, грамадствам, якое ствараеца на вялізных прасторах зямнога шара — у Еўропе, Азіі, Латынскай Амерыцы... Ен расце і мацнее, за ім вялікае будучае. Але чалавечства заўсёды будзе памятаць, што калыскай камуністычнай цывілізацыі стала наша Радзіма — Краіна Саветаў. Менавіта тут упершыню ў гісторыі пачалося стварэнне новага свету, ля яго вытоку стаялі:

ЛЕНІН — вялікі мысліцель і рэвалюцыянер, самы чалавечны чалавек, які прысвяціў усё сваё жыццё справе барацьбы за народнае шчасце;

ПАРТЫЯ — яго дзецишча, баявая арганізацыя рэвалюцыянеру-бальшавікоў; партыя новага тыпу, якая ўласабляе сабой «розум, гонар і сумленне нашай эпохі»;

РЭВАЛЮЦЫЯ — Вялікі Кастрычнік, які ажыццявіў карэнны паварот у гісторычным лёссе народаў Расіі і ўсяго чалавецтва.

Вялікі Кастрычнік — вара камунізма, рэвалюцыя ў маральнym развіціі грамадства. Важна падкрэсліць думку пра тое, што без сацыялістычнай рэвалюцыі, без рэвалюцыйнага пераўтварэння грамадства немагчыма яго маральнае абнаўленне, а значыць, змяненне ладу жыцця людзей, іх характару.

У кастрычніку 1917 года ў Расіі пад кіраўніцтвам У. І. Леніна і створанай ім партыі бальшавікоў здзейснілася рэвалюцыя, якая адкрыла эпоху пераходу чалавецтва ад капіталізму да сацыялізма, эпоху трывумфу камунізма і яго марэлі. «Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя,— пісаў М. І. Калінін,— падняла мараль усіх народаў Расіі на ступень вышэй. Яна стала самай высокай мараллю ў чалавечым грамадстве» (М. І. Калінін. Аб камуністычным выхаванні. М., 1956, с. 334).

Камуністычная мараль — самая справядлівая і высакародная мараль сучасніці, яна выражает інтэрэсы і ідэалы рабочага класа і ўсяго працоўнага чалавецтва. На яе аснове абнаўляецца грамадства, што неаддзельна ад яго рэвалюцыйнага пераўтварэння. Нельга спадзявацца на тое, што людзі зменяюцца дзякуючы толькі аднаму «маральному самаудасканаліванню». Калі харектар чалавека, указваў К. Маркс, ствараецца абставінамі, то трэба зрабіць абставіны чалавечымі, г. зн. дабіцца лепшых сацыяльных умоў жыцця людзей. Сацыялістычная рэвалюцыя як раз і заклікала вырашыць гэтую задачу. Яна неабходна не толькі таму, што ніякім іншым спосабам нельга звергнуць капіталістаў, але і таму, што рабочы клас толькі ў рэвалюцыі можа скінуць з сябе ўсю старую агіднасць і стаць здольным ствараць новую аснову грамадства.

У рамане М. Горкага «Маці» добра паказана, як рабочыя, што ўзнімаліся на рэвалюцыю, вызываюцца ад дзікіх нораваў сваёй слабодкі. Павучальна і жыццё героя книгі М. Астроўскага «Як гарлавалася сталь» — Паўлі Карчагіна. Яго харектар гарлаваўся на баявых і працоўных франтах рэвалюцыі. Так у рэвалюцыйнай дзейнасці, у барацьбе за сацыялізм і камунізм змяняеца чалавек. (У пацвярджэнне такої думкі настаўнік можа прывесці адпаведныя месцы з названых твораў, якія харектарызуюць духоўны рост герояў, іх маральную загартоўку. М. Горкі таленавіта апісвае быт рабочай слабодкі з яе цяжкай маральнай атмасферай, якая накладвае свой адбітак на ўсіх жыхароў. Мы бачым маральну апустошаных, забітых людзей. А вось вядомая сцэна суда. Перад намі паўстаюць ужо героі новай, рэвалюцыйнай маралі, сапраўдныя барацьбіты за пролетарскую справу. Гэта і сама маці — Нілаўна, і яе сын Павел Уласаў, і яго сябры — таварышы па барацьбе.

Вялікае ўражанне выклікае і сцэна знаёмства Паўла Карчагіна з бацькамі Тоні, дзе паказваецца сутыкненне маралі старога і новага свету. Тут раскрываецца харектар Карчагіна — носьбіта новай, камуністычнай маралі, які не можа прыняць мяшчанска-абывацельскага спакою і абыякавасці.)

Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя знішчыла ненавісны народу капіталістычны лад і адкрыла перспектывы шчаслівага і радаснага жыцця. Усё, што заявявана і створана ў нашай краіне за гады рэвалюцыйных пераўтварэнняў і камуністычнага будаўніцтва, што адкрывівае наша развітое сацыялістычнае грамадства сёння, можна коратка выказаць у такіх ёмістых памяцях, як савецкі лад жыцця і савецкі чалавек.

Савецкі лад жыцця. Першым прыступіць да вывучэння пытання, настаўнік павінен сам добра ўсвядоміць тое вызначэнне, якое даў ладу жыцця марксізм. У «Нямецкай ідэалогіі» гаворыцца: «...Спосаб вытворчасці трэба

разглядаць не толькі з таго боку, што ён з'яўляецца ўзнаўленнем фізічнага існавання індывідаў. У яшчэ большай ступені, гэта — пэўны спосаб дзеянасці дадзеных індывідаў, пэўны від іх жыццядзейнасці, іх пэўны лад жыцця. Якая жыццядзейнасць індывідаў, такія і яны самі» (К. Маркс і Ф. Энгельс. Тв., т. 3, с. 19).

Такім вызначэннем К. Маркс і Ф. Энгельс далі ключ да навуковага разумення ладу жыцця як пэўнага спосабу, віду або тыпу дзеянасці людзей ва ўсіх галінах жыцця грамадства — эканамічнага, сацыяльнага, палітычнага, духоўнага. Спосаб матэрыяльнай вытворчасці складае маральную аснову ладу жыцця, вызначае яго характар. Значыць, па свайму тыпу лад жыцця, як і спосаб вытворчасці, падзяляецца на першыбытнаабшчыны, рабаўласцікі, феадальны, капиталістычны і камуністычны. Такім чынам, ён тыповы для той ці іншай грамадска-еканамічнай фармацыі, г. з.н. для ўсяго грамадства ў цэлым, для ўсіх складаючых яго класаў і сацыяльных груп.

На самай справе, у любой краіне жыццё людзей регламентуецца агульнымі для ўсіх парадкамі. Гэта не адмаўляе спецыфічных класавых рыс, што набывае лад жыцця, калі размова ідзе пра асобныя класы або сацыяльныя групы. У класавым грамадстве лад жыцця носіць класавы характар, бо ён спецыфічны для пэўных класаў і сацыяльных груп у той ступені, у якой яны адрозніваюцца паміж сабой. Так, ва ўмовах капіталізму лад жыцця і буржуазіі і пралетарыяту ўзаемна супрацьлеглы. Пры сацыялізме супрацьстаяць савецкі і мяшчанска лад жыцця, захоўваюцца некаторыя істотныя адрозненні паміж рабочымі, сялянамі і інтэлігенцыяй.

Зыходзячы з гэтага, настаўнік сканцэнтруйвае ўвагу на тлумачэнні сутнасці савецкага ладу жыцця, адзначае харэктэрныя рысы, якія абумоўлююць яго перавагі над буржуазным.

У кожнай краіне свой асаблівы лад жыцця, ад якога залежаць харэктар людзей, іх маральнае аблічча.

Лад жыцця, або жыццёвый ўклад, — існуючы ў той ці іншай краіне парадкі, якімі вызначаюцца адносіны і дзеянасць людзей у грамадстве. Яны ахопліваюць працу, быт, сям'ю, удзел у палітычным жыцці, паўсядзённыя паводзіны і г. д. Харэктар ладу жыцця залежыць ад харэктару грамадскага ладу. Так, капіталізм параджае буржуазны лад жыцця, сацыялізм — сацыялістычны. Сутнасць ладу жыцця выражаецца ў яго харэктэрных рысах.

У нашай краіне ўпершыню ў гісторыі ўсталяваўся такі лад жыцця, які варты Чалавека. Ен прынцыпова адрозніваецца ад буржуазнага, пераўзыходзіць яго, з'яўляецца самым гуманным, справядлівым, дэмакратычным і высокамаральнym.

Гуманасць, або чалавечнасць, закладзена ў самой прыродзе нашага ладу жыцця, які выключае класавую і нацыянальную варожасць і нянявісць, заняволенне і прыгнечанне чалавека чалавекам. «Усё ў імя чалавека, для дабрабыту чалавека» — такі яго галоўны закон. У гэтых умовах адносіны паміж людзьмі заснаваны на павазе аднаго да другога, таварыскай узаемадапамозе. Савецкіх людзей вызначае пастаянная гатоўнасць пайсці на дапамогу тым, хто трошку у бяду. Толькі ў краіне сацыялізма мог нарадзіцца цімуроўскі рух. Так, зараз моладзь Беларусі шэфствуе над 62 тысячамі інвалідаў Вялікай Айчынай вайны, 52 тысячамі сям'ем загінуўшых воінаў, партызан і падпольшчыкаў.

Ва ўмовах савецкага ладу жыцця перамагае сапраўдная сацыяльная справядлівасць: вызваленне чалавека ад эксплуатацыі, свабодная праца на карысць усяго народа. У нашай краіне ператворан у жыццё прынцып сацыялізма: «Ад кожнага — па здольнасцях, кожнаму — па працы». Зыходзячы з гэтага, у нас сапраўды справядлівы прынцып адзенкі чалавека, зу-

сім іншы, чым у буржуазным грамадстве. Мы ганаўмся толькі тымі, хто праславіўся ў баях і працы, вызначыўся здольнасцямі, ведамі, душэўнымі якасцямі. У нас самыя вядомыя людзі — героі рэвалюцыі, вайны і працы.

Савецкі лад жыцця вызначае сацыялістычнае дэмакратыя, раўнапраўе ўсіх людзей незалежна ад іх сацыяльнага становішча, нацыянальнасці, расы і полу, яна сцвярджае сапраўднае народнадзяржаве — уладу працоўных. У супрацьлегласць буржуазнай яна не толькі абавяшчае, але і гарантует рэальнае існаванне самых шырокіх правоў і свабод грамадзян — на працу і адпачынак, бясплатную адукацыю, медыцынскае абслугоўванне, матэрыяльнае забеспечэнне ў старасці і г. д. Савецкая людзі не ведаюць бесправоў і галечы, у нашых дзяцей шчаслівае і радаснае дзяцінства, ім адкрыты ўсе дарогі жыцця. Напрыклад, у нашай краіне вучанца бясплатна ў вну і аспірантуры. Больш того, і студэнты і аспіранты атрымліваюць стыпендыю. Іншае становішча ў ЭША: толькі год знаходжання ў прыватным каледжы абыходзіцца студэнту ад 4400 да 6500 долараў; каб стаць вучоным, студэнту трэба затраціць не менш 47 тысяч долараў. Безумоўна, дазволіць сабе такое могуць не многія. Не лепшая справа і са школьнім наўчаннем: сярэднюю школу не заканчваюць 50 працэнтаў падлеткаў (у Францыі 50 працэнтаў кідаюць школу ва ўзросце 14 год). У нашай жа краіне ў асноўным ажыццёўлена ўсеагульная сярэдняя адукацыя.

Асобна трэба сказаць аб маральнай неравазе савецкага ладу жыцця. Наставнік павінен звярнуць увагу вучняў на важнае палажэнне з ленінскай прамовы на III з'ездзе камсамола: «Старое грамадства было заснавана на такім прынцыпе, што альбо ты грабіш другога, альбо другі грабіць цябе, альбо ты працуеш на другога, альбо ён на цябе, альбо ты рабаўладальнік, альбо ты раб. І зразумела, што выхаваныя ў гэтым грамадстве людзі, можна сказаць, з малаком майдзі ўспрымаюць псіхалогію, прывычку, паніцце — альбо рабаўладальнік, альбо раб, альбо дробны ўласнік, дробны служачы, дробны чыноўнік, інтэлігент, адным словам, чалавек, які клапоціцца толькі аб тым, каб мець сваё, а да іншага яму справы ніяма.

Калі я гаспадарнічаю на гэтым участку зямлі, мне справы ніяма да іншага; калі іншы будзе галадаць, тым лепш, я даражэй прадам свой хлеб. Калі я маю сваё месцейка, як урач, як інжынер, настаўнік, служачы, мне справы ніяма да іншага. Магчыма, патураючы, дагаджаючы ўладу маючым, я захоўваю сваё месцейка, ды яшчэ змагу і прафіцца, выйсці ў буржуа. Такой псіхалогіі і такога настрою ў камуніста быць не можа. Калі рабочыя і сяляне даказалі, што мы ўмеем сваёй сілай адстаяць сябе і стварыць новае грамадства, вось тут і пачалося новае камуністычнае выхаванне, выхаванне ў барацьбе супраць эксплуататораў, выхаванне ў саюзе з пралетарыятам супраць эгалісту і дробных уласнікаў, супраць той псіхалогіі і тых прывычак, якія гаворяць: я дабіваюся свайго прыбылку, а да астатніга мне ніякай справы» (У. І. Ленін, ПЭТ, т. 41, с. 312).

У нашым грамадстве існуе здаровая маральная атмасфера, у якой чалавеку вольна дыхацца, добра працуецца, лепш жывецца. Яна народжана перамогай ідэй марксізма-ленінізма і камуністычнай маралі. Таму ў савецкіх людзей новая псіхалогія паводзіць. Іх, як гаварыў У. І. Ленін, адрозніваюць клопаты аб «далёкіх» людзях, інтарэсах колектыву і ўсяго грамадства. Так, вядомая ткачыха, Герой Сацыялістычнай Працы В. І. Гаганава перайшла працаваць з перадавой брыгады ў адстающую, хадя яе за работак значна зменшыўся. На пытанне, чым выкліканы такое рашэнне, яна адказала: «Думаю, што так зрабіў бы кожны, хто па-сапраўднаму хварэе за агульную справу, хто перш за ўсё думae пра колектыв...» Інакш і быць не можа ў грамадстве, якое будзеца на аснове новых, камуністычных адносін да працы.

Савецкія людзі па праву ганацаца сваім ладам жыцця, які адкрыў перад чалаведтвам новыя гарызонты, новыя маральныя каштоўнасці і ідэалы.

Савецкі чалавек. Пры вывучэнні пытання настаўнік павінен зыходзіць з таго, што лад жыцця вызначае і харектар людзей. Менавіта гэта падкрэслівалі К. Маркс і Ф. Энгельс, калі гаварылі, што «якая жыццядзейнасць індывідаў, такія і яны самі». Таму, калі мы гаворым аб савецкім чалавеку, мы гаворым аб новым тыпe чалавека, народжаным савецкім ладам жыцця, сацыялістычнай рэвалюцыяй. Аб гэтым добра сказаў таварыш Фідэль Кастро: «Сапраўды, сацыялістычнай рэвалюцыя дае зусім новы тып чалавека, чалавека больш чыстых і высакародных імкненій, з зусім іншымі адносінамі да жыцця... Можна сказаць, што ў Савецкім Саюзе сфарміраваўся новы тып чалавека. Так і павінна быць у грамадстве, якое пабудавала сацыялізм і будзе камунізм» («Правда» ад 25 студзеня 1974 г.).

«Мы савецкія», — з гонарам гавораць нашы людзі, калі бываюць за мяжой. Што ж вызначае грамадзяніна Краіны Саветаў? Яго харектар! Ен каваўся і загартоўваўся ў баях і працы. Паводзіны савецкіх людзей — барацьбітоў, рэвалюцыянеру, працаўнікоў, стваральнікаў — вызначаюцца прынцыпамі маральнага кодэкса будаўніка камунізма. Ен стаў вышэйшим маральным законам іх жыцця.

Камуністычная мараль надала савецкаму чалавеку непераможную сілу, дапамагла яму выстаяць у суроўых выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны. Нельга без хвалявання чытаць палымянае пісьмо-пасланне:

«Дарагія таварыши!

Я зрабіў усё, што мог. Прыняўшы камандаванне батальёнам пасля ранення камандзіра, я працягваў наступленне і выканаў загад камандавання. Я цвёрда глядзеў смерці ў твар, таму што ў мяне білася бальшавіцкае сэрца. Я смерді не баюся. Я таму так змагаўся, што любіў свой народ, сваю Радзіму, сваю партію.

Паміраючи на полі бою, я павінен сказаць сваім сябрам па зброі ў Вялікай Айчыннай вайне, што ў мяне не было баязлівасці і панікі.

Граміце фашизм да поўнага знішчэння — вось маё баявое пажаданне. Будзьце героямі Вялікай Айчыннай вайны, каб гісторыя памяталі вас як адважных абаронцаў рускай зямлі.

Спадзяюся, што вы, мужчыны воіны Расіі, адпомесціце за маю смерць фашистам.

Паведаміце майм родным аб тым, як я жыў і памёр.

Бывайде, баявыя дарагія сябры!

Балабанаў Іван Рыгоравіч».

Малодшы палітрук мотастралковага кулямётнага батальёна Іван Рыгоравіч Балабанаў загінуў смерцю храбрых у бое з ворагам.

Мы не памылімся, калі скажам, што ў перамозе над фацызмам вялікае значэнне належыць і савецкаму харектару. Ен быў уласцівы ўсім, хто стаяў насмерць у барацьбе з ворагам. Мікалай Гастэла і Аляксандр Матросаў, Зоя Космадзям'янская і Алех Кашавой, Вера Харужая і Марат Казей, Констанцін Заслонаў і многія, многія іншыя — сапраўдныя героі нашага часу. Iх імёны бессмяротныя. Савецкі народ здолеў не толькі адстаяць свае вялікія заваёвы, дасягнутыя ў гады Савецкай улады, але і выратаваць светскую цывілізацыю ад фашизму.

Заключэнне. Савецкі чалавек з яго асаблівым харектарам, савецкі лад жыцця справядліва былі названы таварышам Л. I. Брэжневым у яго дакладзе на XXV з'ездзе партыі ў ліку галоўных вынікаў амаль шасцідзесяцігадовага шляху, пройдзенага савецкім народам пасля перамогі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Ен сказаў: «...галоўны вынік пройдзенага шляху — наш савецкі лад жыцця. Атмасфера сапраўднага калектывізму і таварыскасці, згуртаванасці, дружба ўсіх нацый і народаў краіны,

якія мацнеюць з кожным днём, маральнае здароўе, якое робіць нас моцны-
мі, стойкімі,— такія яркія грані нашага ладу жыцця, такія вялікія заваёвы
сацыялізма, што ўвайшлі ў плоць і кроў нашай рэчаіснасці.

І, нарэшце, важнейшы вынік мінулага шасцідзесяцігоддзя — гэта савец-
кі чалавек. Чалавек, які здолеў, заваяваўшы свабоду, адстаяць яе ў самых
пляжкіх баях. Чалавек, які будаваў будучыню, не шкадуючы сіл і ідуучы на
любыя ахвяры. Чалавек, які, прайшоўшы ўсе выпрабаванні, сам непазна-
вальна змяніўся, спалучыў у сабе ідэйную пераканаанасць і велізарную жыц-
цёвую энергію, культуру, веды і ўменне іх прымяняць. Гэта — чалавек, які,
будучы гарачым патрыётам, быў і заўсёды будзе паслядоўным інтэрнацыя-
налістам» (Матэрыялы XXV з'езда КПСС. Мн., «Беларусь», 1976, с. 88).

Пытанні і заданні:

1. Чаму немагчыма дабіцца маральнаага абаўлення людзей без рэвалю-
цыйнага пераўтварэння грамадства?
2. У чым выражаетца перавага савецкага ладу жыцця над буржуазным?
Прыведзіце канкрэтныя факты.
3. Якія маральныя якасці вызначаюць савецкага чалавека? Прыведзіце
прыклады.

Літаратура:

К. Маркс і Ф. Энгельс. Творы, т. 2, с. 145—146; т. 3, с. 19, 70.

У. І. Ленін. ПЗТ, т. 41, с. 312.

Л. І. Брэжнєў. Справаўднача Цэнтральнага Камітэта КПСС і чарговыя
задачы партыі ў галіне ўнутранай і знежнай палітыкі. (Матэрыялы XXV
з'езда КПСС. Мн., «Беларусь», 1976, с. 87—88.)

В. С. Сямёнаў. Савецкі лад жыцця. М., «Знанне», 1975.

Бярозаўскую дзіцячую бібліятэку наведваюць вучні розных узростаў.
Да іх паслуг вялікі выбор кніг, шматлікія стэнды, прысвечаныя знач-
ным падзеям у жыцці савецкіх людзей.

На здымку: у дзіцячай бібліятэцы г. Бярозы.

Фота І. АСКІРКІ



2. «Народная асвета» № 8. 1976 г.